

ЗВЯЗДА

Орган ЦКі МККП(б), ЦВКі СНК БССР

№ 118 (5792) | 24 мая 1937 г., панядзелак | ЦАНА 10 КАП.

СЁННЯ У НУМАРЫ:

Прывітанне таварышу І. Сталіна, В. Молатава, К. Варашылава, Л. Кагановіча, М. Калініна, В. Чубара, А. Мікаіла, А. Андрэева, С. Касіора, А. Жданава, Н. Ежова, М. Рухімовіча, В. Межлаку — удзельнікам экспедыцыі на Паўночны полюс. ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛ — Важнейшая задача партыйных арганізацый. На партыйных канферэнцыях.

АБМЕРКАВАННЕ ЧЫТАННЯЮ ТРЭЦЬЯ ПЯЦІ-ГАДОВАГА ПЛАНА: Е. С. Ханина, Г. І. Мазьля, Е. М. Крысева — Далейшае развіццё панчошна-трымацінажнай прамысловасці Беларусі; І. Валчок — Нематэрыялаўзабаві да артыкула т. Скрыгана «Задачамі дэкадзімі ў трэцяй пяцігодцы». План паводу яравых па БССР на 20 мая вымаган на 83,3 проц.

Е. Бутомай — Неадкладна аздаваць работу Беларускага. Эрст Генры — Тітлер супроць СССР. Водуку замежнага друку на бліскую перамогу савецкіх палярнікаў. Суветская выстаўка ў Парыжы. На франтах у Іспаніі.

НАЧАЛЬНИКУ ЭКСПЕДИЦЫІ НА ПАЎНОЧНЫ ПОЛЮС ТАВАРЫШУ О. Ю. ШМІДТУ КАМАНДЗІРУ ПЕТНАГА АТРАДА ТАВАРЫШУ М. В. ВАДАП'ЯНАВУ УСІМ УДЗЕЛЬНИКАМ ЭКСПЕДИЦЫІ НА ПАЎНОЧНЫ ПОЛЮС

Партыя і ўрад горача кітаюць слаўных удзельнікаў палярнай экспедыцыі на Паўночны полюс і віншуюць іх з выкананнем намічанай задачы — заваявання Паўночнага полюса.

Гэта перамога савецкай авіяцыі і навуці надводцы вынік блізкаму завяршэнню работ па асаваенню Арктыкі і паўночных шляхоў, так неабходных для Савецкага Саюза.

Першы этап пройдзены, пераможаны найбольшыя труднасці. Мы ўверэны, што гераічныя сімоўшчыкі, якія астаюцца на Паўночным полюсе, з годарым выканаюць даручаны ім заданні па вывучэнні Паўночнага полюса.

Большавіцкае прывітанне адражэжх завабцам Паўночнага полюса!

І. СТАЛІН
В. МОЛАТАУ
К. ВАРАШЫЛАУ
Л. КАГАНОВІЧ
М. КАЛІНІН
В. ЧУБАР
А. МІКАІЛ
А. АНДРЭЕУ
С. КАСІОР
А. ЖДАНАУ
Н. ЕЖОУ
М. РУХІМОВІЧ
В. МЕЖЛАУК

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ПАРТЫЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сіла нашай партыі, сіла большавіцкага кіраўніцтва — у дэспай сувязі з шырокімі масамі рабочых, сялян і працоўнай інтэлігенцыі, ва ўменні штодзённа ўмацоўваць гэты сувязь, зуда прыслухоўвацца да голасу мас. Ленін і Сталін знаходзілі шляхі і срокі сувязі з працоўнымі, звязалі партыйныя арганізацыі з масамі, вучылі мас і самі вучыліся ў іх. Партыя Леніна — Сталіна пераможна вядзе Краіну Советам у фмочав развітаванай класавай барацьбы да поўнай перамогі сацыялізма толькі таму, што яна трымае цесную сувязь з масамі.

На Любоўска-савецкім Плянуме ЦК ВКП(б) таварыш Сталін у усёй сілай паказваў найбольшае значэнне гэтай сувязі партыі з масамі. «Я думаю, — гаворыў ён, — што большавікі напамінаюць нам героя грэчаскай міфалогіі, Аякса. Яны таксама, як і Аякс, мелі тым, што трымаюць сувязь са сваёй матэрыяй, з масамі, якія падраілі, усмаркілі і выкавалі іх. І пакуль яны трымаюць сувязь са сваёй матэрыяй, з народам, яны маюць усе шансы на тое, каб астацца непераможнымі.

У гэтым ключ непераможнасці большавіцкага кіраўніцтва.

Гэта ўказанне таварыша Сталіна мае рэалізацыйнае значэнне для нашай партыі, для кожнай партыйнай арганізацыі, для кожнага камуніста. На справядліва-выбарчых сходках партыйных партарганізацый камуністы справядліва крытыкавалі кіраўніцво партыйных, профсаюнных і гаспадарчых арганізацый за слабую сувязь з масамі. Справядліва-выбарчыя сходкі партарганізацый павінны быць пяр выкарыстанні для ўмацавання гэтай сувязі. Ажыццэўнае палітычнага павяржэння ў краіне на аснове новай Канстытуцыі павінна быць без умядвання сувязей з масамі працоўных і з рабочым класам у першую чаргу. Асаблівае значэнне гэта мае пяр, калі мы знаходзімся напяралачі выбараў у саветы дэпутатаў працоўных і ўчыльную паліцыі ўжо да выбараў профсаюнных органаў закрытым тайным галасаваннем. У гэтых умовах палітычная работа ў масах павінна павяржэнна ўзмацніцца.

Між тым далёка не ўсе партыйныя арганізацыі арганічна свая ролю і заданні ў працэсах справядліва і выбарах профарганізацый. Некаторыя прадаўжаюць недаацэньваць работу камуністаў у профсаюнах, не ажыццэўваюць кіраўніцтва гэтай выбарчай масавай арганізацыяй рабочага класа. Даволі прывесці халі-б такі прыклад. На аб'ектовай фабрыцы імя Кагановіча ў Менску некаторыя камуністы і на сённяшні дзень не з'яўляюцца членамі саюза. Партком не кіруе работай фабкома, нават пяр, пасля рашэнняў пленума ВКП(б), не знаёміць часу для таго, каб дэталёва абмеркаваць неарыентаванасць партыйнай арганізацыі ў сувязі з надыходзячай справядліва і выбараў фабкома. Усё гэта бы такія факты. 22 мая Сталінскі горрайком Менска сількаў нараду сакратараў парткомаў па пытанню падрыхтоўкі партыйных арганізацый да справядліва-выбарчых сходках профарганізацый. На гэтым парадку а 90 сакратараў парткомаў і партаргаў з'явілася толькі 55. Партыйныя арганізацыі маюць прадпрыемстваў, напрыклад, самаўхіліліся ад кіраўніцтва падрыхтоўкай да справядліва-выбарчых сходках. Яны чакаюць дэпутатаў райкома партыі, а ён пакуль і не думае даяць гэтых дэпутатаў. Толькі недаацэнка і неразумнае палітычнага значэння гэтага пытання можна растлумачыць такое неадукацыйнае з'явішча.

Пяр партыйнымі арганізацыямі ставяцца пяр заданні вядарнай вядомасці. Яны павінны дапамагчы профарганам растлумачыць кожнаму члену саюза палітычнае і практычнае значэнне рашэнняў пленума ВКП(б), тэхніку выбараў і т. д. Яны пяр на многіх прадпрыемствах некаторым рабочым наразумела, напрыклад, у чым выражаецца сваеасаблівы крымі профсаюзаў, у чым сутнасць рашэнняў трэцінажы і дзесяткі іных пытанняў, якія хвалююць членаў саюза. Ці могуць партыйныя арганізацыі адмакнуцца ад гэтых пытанняў? Не могуць, і ва кожнай сітуацыі права на гэта. Профарганізацыі сваёй ўдзельнасцю і сілай не спраўляюцца з гэтай работай, ім трэба дапамагчы, штодзённа кіраваць ім. Дзешчына, найбольш падрыхтаваным і аўтарытэтным камуністам павінны быць забавіваны на арганізацыю вывучэння з рабочымі рашэнняў пленума ВКП(б). Трэба прызнаць, што да гэтага часу партыйныя арганізацыі яшчэ слаба ўключыліся ў гэту справу.

Рашэнні пленума ВКП(б) выклікалі неабходнае актывнасць шырокіх мас членаў саюза. У цехах заводаў, у асталовых, у клубав можна пачуць гутаркі рабочых, служачых аб рашэннях пленума. У сувязе гэтых вядомых палітычных рашэнняў яны больш востра адчуваюць недахопы работ саіх профарганізацый і з заводаў, так і цэнтральных, дэзартны прыкладаў іх падмацоўваюць сваё неадвольнае сучасным становішчам работ профсаюзаў. Яны ўжо пяр уносіць каштоўныя прапановы па паліпаваен работ профарганізацый. Задача партыйных арганізацый узначаліць гэту актывнасць, накіраваць яе на рашучае вывучэнне ўсіх ведаючых работ профарганізацый, выявіць актыв, наблізіць яго да сабе, штодзённа выхоўваць яго.

Справядліва-выбарчыя сходкі будуць праходзіць на высокім палітычным узроўні, крытыка і самакрытыка будзе вострай, здаровай толькі там, дзе партыйныя арганізацыі халеюць увязан падрыхтоўку да сходках з вядомай работай па канкрэтным правядзенню ў жыццё рашэнняў пленума ВКП(б). Гэтага яшчэ не адчуваюцца ні ў профсаюнах, ні ў партыйных арганізацыях. За агульным размовамі аб падрыхтоўцы да справядліва і выбараў не адчуваецца пакуль што жывога, канкрэтнай работ. Не аднаўляецца работа вытворчых нарад, саветы па сацыяльнаму страхаванню блізкажыццяво, не адчуваецца жывога струменю і ў рабоце культурна-бытавых секцый фабкомаў і мясцомаў. Больш таго, у некаторых месцах нават і пяр пасля апублікавання рашэнняў пленума ВКП(б) прадаўжаюць парнаць профсаюнную дэмакратыю, паіраюць правы членаў саюза. Так, 17 мая на сходзе членаў саюза Зубраўскага дэсаўскага, Горпаўскага раёна, абралі старшынёй рабочаго не члена саюза. Беларускі рэспубліканскі камітэт саюза леса і сілкава спекайна фіксе такія факты. Трэба павячыць з агульным развітаннем і, не чакаючы ані-нобудзь дэталёвых дэпартаў і інструкцый, уаіцца за ажыццэўнае рашэнняў пленума.

Вядарную работу павінны праарбіць наш друк. Раёныя, заводскія, наспельныя газеты павінны дапамагчы партыйным арганізацыям растлумачыць шырокім масам рашэнняў пленума ВКП(б), падвергнуць рэзкай крытыцы маренныя недахопы ў рабоце профсаюнных арганізацый. У падрыхтоўцы і дэталёвым правядзенні сходках роля нязвага і заводскага друку — вядарна. Паўнасна выкарыстаць гэту вострую зброю партыі — задача партыйных арганізацый.

Прагаўшчыяся ўсе-ні-не на прадпрыемствах заклікаюць ворагі народу трэцінажы, правыя рэстаўратары капіталізма, стварэнні ардынаў. Тожскага будуць прабавіць выкарыстоўваць справядліва-выбарчыя сходкі ў сваіх мэтах, супроць народу. Задача партыйных арганізацый — пярародзіць спробу ворага. Змагаючыся за поўнае і паслядоўнае ажыццэўнае профсаюнаў дэмакратыі, партыйныя арганізацыі не могуць, не маюць права халаскаць выкарыстання сходках ворагамі. За гэта яны адказваюць пяр партыю, пяр рабочым класам.

Аператыўнае кіраўніцтва падрыхтоўкай і правядзеннем справядліва-выбарчых сходках членаў саюза, штодзённа дапамога профарганізацыям і іх работ ўмацоўваць сувязь партыйных арганізацый з шырокімі масамі рабочага класа, павячэць іх сілу, даць ім магчымасць ва ўсеабаронні супроць надыходзячых выбараў у саветы на аснове новай Сталінскай Канстытуцыі.

БЛІСКУЧАЯ ПЕРАМОГА СОВЕЦКІХ ПАЛЯРНИКАУ



НА ЗДЫМКУ (злева направа): начальнік групы сімоўшчыкаў тав. І. Д. Палаіні, начальнік Паўночнай экспедыцыі тав. О. Ю. Шмідт і камандзір флагманскага карабля «СССР-Н-170», Герой Савецкага Саюза тав. М. В. Вадап'янаў на Цэнтральным мароўным аэрадроме пяр адлётам.

ПІСЬМО ІСПАНСКАГА ПАСЛА ТАВ. П. В. ПАЦЭМІНУ

Часова выконваючы абавязкі нараднага камісара замежных спраў СССР тав. В. П. Пацэміні атрымаў ад іспанскага пасла ў СССР п. Марселіно Паскуа наступнае пісьмо:

«Пан народны камісар, дазвольце мне зварнуцца да Вас з самімі гарачымі віншаваннямі па поладу вядомага поспеху першай фазы экспедыцыі на Паўночны полюс, аб якой гаворыць сённяшні друк. Гэта сапраўды бліская перамога і я выражаю свае самыя шчырыя пажаданні поўнага ажыццэўнага пастаўленай мэты, значэнне якой у розных абласцях навуковага даследавання і практычнага праставання ажнога быць вельмі вялікае.

Я прашу Вас перадаць усім членам экспедыцыі маё захапленне такой тэмай і з такой даскладнасна падрыхтаванай работай, а таксама маё найлепшыя пажаданні ва будучае.

Будзьце добры, пан Народны Камісар, перадаць таварышу Савецкаму ўраду маё зацікаўленне па поладу ўвагі і захаплення, а яшчэ ён адносіцца да гэтай насьці гэтага року, якая мае выключнае значэнне для прагрэсу чалавечтва.

Прыміце, пан Народны Камісар, разам з маймі шчырымі віншаваннямі выражэнне найбольшай павагі.

МАРСЕЛІНО ПАСКУА

НАЧАЛЬНИК ЗІМОЎКІ ІВАН ДЭМІТРАЎЕВІЧ ПАПАЇН

І. Д. Папаіні нарадзіўся ў 1894 годзе ў Севастопалі ў сям'і матроса. 14-годовым хлапчуком ён пачаў сваю працоўную шпях. Першае месца яго работ — камп'ютэра майстарыя.

У часе рэвалюцыйнага паўстання тав. Папаіні па чале атрымаў чырвоны мароўны абаронае прадпрыемства Шпэр, у 1919 годзе ён уступіў ў рады камуністычнай партыі.

У галі трэцінажычнай вайны І. Д. Папаіні дасягнуў змагання на розных франтах супроць банд Калодзіна, Дзевікіна, Врангеля. Камандзір і камісар, большавік Папаіні асабістым прыкладам наказаў ўвора мужавіцы і гераізма. У Крым, у тым у Врангеля ён арганізаваў атрады партыі.

Затым Папаіні працуе ў органах прадлетарскай дыктатуры — ВКК. За багатыя заслугі яго ўвагароджвалі ордэнам Чырвонага сцяга і залатым галіккінам.

Пачаў палярнай дэпартацыі І. Д. Папаіні адносіцца да 1931 года. У якасці прадстаўніка нараднага камісарыята сувязі ён прымаў удзел у арктычным турскімі рывёс «Маліна» на Зямлю Франца-Іосіфа.

У 1933 годзе Папаіні павячэўна палітычна палярнай станцыі на Зямлю Франца-Іосіфа. Шырока пастаўлена пачукова-даследчай работай высокае станцыі ў рады дзешчына і сістэме Галоўнага кіраўніцтва Паўночнага марскага шляху. У гэтым жа годзе Папаіні кіруе арганізацыйнай першай палярнай зімоўкай на востраве Ругольска.

Два гады — 1934—1935 Іван Демітраўевіч кіруе зімоўкай на мьсе Чэлюскіна. Тут энергія, выключная прапавітанасць, большавіцкі адносіны да людзей павячэўна да таго, што станцыя на мьсе Чэлюскіна становіцца ўвора.

Напрыклад, калас «Чырвоны лётчык». Адукацыйна сельсавета, даўно закончыў сябру яравых і пасадку бульбы. Завала-ся-б, што ўсю рабочую сілу павінны былі пераклучыць на працоўна пасева. Аінак гэтага не зрабілі. Пасевы загінулі вустазеле, а праўленне і старшыня каласа Гаўрылін не прыялі ніякіх мер, каб арганізаваць працоўна.

Напрыклад, калас «Чырвоны трактарыст». Імя Блохера распачалі працоўна ільну, шпашніна, ячмень, але і тут неадукацы. Жывыя працоўны саюзам, званні не арганізаваны, адсутнічае сацыялістычнае сабарніцтва. Тым не даява, што прапоўка тут праходзіць вельмі маруна.

Горы таго, у Брыгавы Бягкова Апаіна-ска (калас «Чырвоны трактарыст») ніхто з мянчын не ведае норм выпрацоўкі на прапоўцы. Брыгавіч Бычкоў рэдка бывае на полі, несавачасова абірае прапаўцыя ўчасткі, не сочыць за якасцю работы.

У каласе імя Демітрава, Маленіскага сельсавета, пасева 96 гектараў зяравых і 18 гектараў ільну. Уся гэта плошча пасева загінула вустазелем, патрэба прапоўцы, але тут да прапоўцы не прыступілі. Праўленне каласа чакае пакуль зацікаўлены саюзам. Також-ж самае адукацыйнае і сворака пераходзіць рэшту ільну, але ніхто не клопатіцца, каб хутэй распачаць барацьбу з вустазелем.

В. ШЫЎІНСКІ

ПАЛЯРНАЯ СТАНЦЫЯ „ПАЎНОЧНЫ ПОЛЮС“

Па кіраўніцтву палярнай станцыі «Глазевскай» агубіваюць агад, у якіх гаворыцца:

«21 мая запрацавала новая палярная навуковая станцыя, размешчаная на дрейфуючым крыве. Склад новай станцыі: начальнік станцыі І. Д. Папаіні, магнітолаг-астронаўт Е. К. Федараў, радётч В. Т. Брыкель і дрэіфбат П. П. Шыроў». Новая станцыя агадам уключыцца ў сілу савецкіх палярных станцый пад новай «Паўночны полюс».

Начальнік кіраўніцтва палярнай станцыі тав. Міхайлаў паведаніў супрацоўніц ТАСС:

— Станцыя «Паўночны полюс» — 56-я савецкая палярная станцыя — ужо дзейнічае. 22 мая з новай станцыі пачаўся першы метеарадзігны зводка. Такія зводкі будуць паступаць чатыры разы ў суткі і наслудуць неамянімым матэрыялам для ўдзельнікаў прагрэсу надвор'я. (БЕТА).

МАСКВА, 23 мая. (БЕТА). 22 мая службай надвор'я «Глазевскай» атрыманы першы метеарадзігны зводкі са станцыі «Паўночны полюс». Зранку 22 мая на Паўночным полюсе тэмпература паветра была мінус 12 градусаў па Цэльсіус. Такая-ж тэмпература паветра зарэгістравана і ў 13 гадзін дня. Рапідной быў туман.

ЛАГЕР НА ДРЕЙФУЮЧАМ КРЫЗЕ

ПАЎНОЧНЫ ПОЛЮС, 22 мая. (БЕТА). Пражскі першы суткі на савецкай палярнай станцыі на Паўночным полюсе. На дрейфуючым крыве, побач з асталым, вырастае піль палатка. Высяцца дзве матчы радэістанцыі са звязваючэй іх антэнай. Устаўлена метаабудка, на трансе стайць тэадат для нагаданна вышынні сонца, выяўлення месца астанкі і перамяшчэння ад дрейфу ільдоў.

Умераным метеарадзігным нагаданні на устаўленай тэрміна паліцы ў Маскву і ўвайшлі ў агульную зводку, рэзка папярэючы нацы вейм, неабходны для правядзення надвор'я.

У нас параўнацца пілька (мінус 12 градусаў), сонца, зробна пазыма.

Чарпера сімоўшчыкаў разам з аіпажам «СССР Н-170» вытрузалі і разарвалі дэстаўлена тэтым самалёткам частку масацы экспедыцыі, у асноўным радэістанцыя.

Г. Ю. ШМІДТ.

РАДАСНАЕ ХВАЛЯВАННЕ

ВІЦЕБСК, 23 мая. (Нар. «Звязды»). Для газетных кіёскаў — ажыццены пачаў народу. Кожнага кіёскаў весті аб бліскачэй перамоге савецкіх палярнікаў, кожны хоча хутчэй даявацца аб падрабязнасцях гістарычнага пералёту. Горд у рэдакцыі хвалюванні.

Работны, служачыя, інжынеры, прафесары — кожны ганарыцца гераічнымі завабцамі арктычнай пустыні. На кожным прадпрыемстве і ўстанове можна пачуць гутаркі аб заваяванні Паўночнага полюса. Пілька выклікае сапраўды вялікую радасць, якая ахапіла кожнага.

— Тое, аб чым сёння гой марыла ўсё чалавечтва, ажыццэўналі большавікі: заваяван Паўночны полюс, адкрыта самая паўночная ў свеце палярная станцыя, над ілюю горда рэе чырвоны сцяг. Як не радавацца такой перамоге!

ЗАВЯРШЫЦЬ СЯБУ І РАЗГАРНУЦЬ ПРАПОЎКУ ПАСЕВАУ

ПАРУШАЮЦЬ ПРАВІЛЫ АГРАТЭХНІКІ

Маруднымі тэмпамі праходзіць сяба ў Асеўскай раёне. На 15 мая план сябы выканан на 76,6 проц., а ў некаторых сельсаветах і таго менш.

Калгас «Новае жыццё», Красоўскага сельсавета, патрэба звапніць яравых 207 гектараў, засеяна толькі 68 гектараў. Прапоўна дзешчына ў гэтым калгасе адукацыйна. На работу калгасіні выхадзіць пазна і канчаны не рада. Абавязна перапынаць быць 3—4 гадзіны. Соцыялістычнае сабарніцтва яе у брыгадах, тэама і паміж асобнымі калгаснікамі ў востраму. Старшыня калгаса Касюні ўхіліўся ад кіраўніцтва сябы, на поле ён амаль не выходзіць.

Астэпа па сябе і калгас «Рейтар шпэр», Асеўскага сельсавета, які за нест павячэўна 144 гектары (заваруць 76 гектараў). Калгас «Радзак» (Сугаруцькі сельсавет) план яравой сябы выканан толькі на 63 проц.

Ва многіх калгасах Асеўскага раёна груба парнаюцца аграпрамы. У калгаса «Комінтэрн» (Красоўскі сельсавет) амаль усе яравыя засеяны ў аднавор. Калгас «Знамя труда» (Сенькаўскі сельсавет) засеяна 17 гектараў аўса і 7 гектараў гароху дэпрэраваным аўсам і ў аднавор. У аднавор сёньні ў калгасе «На вярсе лепіскага шляху» гэтага сельсавета.

У раёне ігнаруюць радвоўна сябу, але ні райсавмадзель (загалючы Альхоўскі), ні РВК (старшыня Матылаў) гэтым пытаннем не займаюцца. На 15 мая з патрэбных засеяны радвоўнымі селіткамі 1.900 гектараў засеяны толькі 984 гектары, што складала 51,7 проц. У калгасах Кісялёўскага і Малашаўскага сельсаветаў радвоўнымі селіткамі не засеяны ні ажно гектара.

П. ФЕСІН.

ВЫНІКІ АПАРТУНІСТЫЧНАГА КІРАЎНІЦТВА

Веснавая пасеваўна кампанія багучага года ў калгасах Лёвінскага раёна праходзіць неадукацыйна, нават горш, чым у мінулым годзе. Да гэтага часу ільну далёка не поўнасьцю засеяны аграмы культуры, а да пасадкі бульбы толькі прыступілі.

Між тым, у раёне няма трывоў. У асобных калгасах, дзе план сябы выканан не больш чым на 50—60 проц., ужо спыніліся палярныя работы. Не знойдзецца ні ажно чалавек на палях калгаса «Энергія», Калышкаўскага сельсавета. У ажнох значныя пілька, што калгас поўнасьцю вынаваў план, але гэта толькі вочнаўбранаўнае старшыня Бачакоўскага. На самай справе тут неасеяў 4 гектараў віні, 5 гектараў аўса і 2 гектараў бульбы. Тое-ж і ў калгасе «Звязда», Дабрамыскаўскага сельсавета.

Факты вочнаўбранаўнае ў калгасах і сельсаветах Лёвінскага ўраваіліся вельмі глыбока. Гэта выправаваны метад класавых ворагаў, які ашчэ многа дзе праводзіць сваю шкодную работу на палях калгаснага яду. Толькі ў выніку гэтага можна тамачыць тое, што ўвоўне мінулага года ў раёне быў вылікі неадасу азімага жыта і шпашніны.

Ці зрабілі раёныя арганізацыі з гэтага патрэбныя вывады? Сігналы савецкай аб тым, што ў раёне зрабілі вельмі мала, не мабільавалі масы калгаснікаў на ліквідацыю вылікаў шкоднасці, не ўмацалі класавую пільнасць.

Усюды ашчэ размовы аб неахопце павячэўна. У гэтым-ж час рад калгасаў, закончыўшы сябу, мае лішні пасева. У Балышкаўскім сельсавёце, напрыклад, калгас імя Калініна і інш. могуць пачыць 16 цэнтнераў ільну. Але раёныя арганізацыі і сельскія саветы не арганізавалі ніякагаўнага насапення пільку. Замест мабільаванні ўнутрыкалгасных насаенных рэсурсаў, многія кіраўнікі калгасаў і сельсаветаў прама заўваляюць, што план сябы асобных культур не будзе выканан.

ПРАДАСНАЕ ХВАЛЯВАННЕ

ВІЦЕБСК, 23 мая. (Нар. «Звязды»). Для газетных кіёскаў — ажыццены пачаў народу. Кожнага кіёскаў весті аб бліскачэй перамоге савецкіх палярнікаў, кожны хоча хутчэй даявацца аб падрабязнасцях гістарычнага пералёту. Горд у рэдакцыі хвалюванні.

Работны, служачыя, інжынеры, прафесары — кожны ганарыцца гераічнымі завабцамі арктычнай пустыні. На кожным прадпрыемстве і ўстанове можна пачуць гутаркі аб заваяванні Паўночнага полюса. Пілька выклікае сапраўды вялікую радасць, якая ахапіла кожнага.

— Тое, аб чым сёння гой марыла ўсё чалавечтва, ажыццэўналі большавікі: заваяван Паўночны полюс, адкрыта самая паўночная ў свеце палярная станцыя, над ілюю горда рэе чырвоны сцяг. Як не радавацца такой перамоге!

Ніхто не разбіў шкоднай практыкі сябы ў аднавор, якая існуе ў раёне. Больш таго, спецыялісты райсавмадзеля і ў прыватнасці агадчык Паступолаў зырыліся з гэтым. У іх прыступілі калгасі сёньні ашчэ аднавор.

Сапраўды томі і дрэнава якасць сябы атрымаўся ў выніку таго, што раёныя арганізацыі — райком КП(б)В (сакратары тав. Бутроў і Алакі), РВК (старшыня тав. Шаўроў), райсавмадзель і дырэктары МТС — замест арганізацыі сябы ў калгасах заняліся пустой гаварыльняй. У калгасах дрэнава арганізавана прама, адсутнічае зваляўна, не разгорнут астаўнаўскі рух. А раёныя арганізацыі заваіліся аб сваім святлым абавязку — штодзённа і пэскай сувязі з калгасамі, з масамі. Яны не мабільавалі калгаснікаў на барацьбу са шкоднасцю ўраджаў, за хутчэйшае і высокакаласнае правядзенне сябы. Гэтым можна тамачыць тое, што ў раёне не ведаюць астаўнаўна, не дапамагоць ім у рабоце. Палітычна-масавае работа ў калгасах закінула. Вось чаму тут класавыя ворагі ў



ПЛАКАТЫ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ИСПАНИИ. НА ЗДЫМКУ: плакат, иллюстрирующий профсоюз испанцев...

ПРАВЕРАЧНЫЯ ІСПЫТЫ У ШКОЛАХ БССР

Во всіх беларускіх і рускіх школах з 20 мая, а ў айранскіх, польскіх і іншых нацыянальных школах з 19 мая пачаліся правярачныя іспыты.

Не выкананы публічна вучэбныя праграмы. Так, у пасяўскай сярэдняй школе Перахоўскага раёна ў асобных класах не выканана праграма па беларускай мове, літаратуры, географіі і гісторыі.

Адзак загадам наркома асветы БССР т. Барончанка ад 22 мая азначылася рад неадказаў, якія выяўлены ў школах у час правярання іспытаў.

У некаторых школах парушаюць правілы правярэння іспытаў. Так, у Рагачоўскім раёне вучням не абавязваюцца вынікі іспытаў. У 10 класе 25 мескай школы вучні ў час іспытаў былі неадмышліва навамі.

У сурожскай сярэдняй школе яшчэ за 17 дзён да іспытаў прадашлі, што з 31 вучня 10 класа ніхто не скончылі і не вытрымалі іспытаў, і таму загадчык раёна т. Рамачук прасіў Наркомаветы паветчанага дзі выдаткова 10 класа не высыліць.

Валікі недахопам у падрыхтоўчай працы і правярэнні іспытаў з'яўляюцца тое, што адукацыйнае разорванне сацыялістычнае спадчыні паміж школай і настаўнікамі на лепшае заканчэнне навуцальнага года і на падрыхтоўку да наступнага.



Падзеі ў Іспаніі — у цэнтры увагі байцоў Чырвонай Арміі. НА ЗДЫМКУ: момант роты Новай часці Шаўрмета ў часе перапынку чытае байцам Цікаву і Рагачоўскаму апошняю зводку ваенных дзеянняў у Іспаніі.

ВОДГУКІ ЗАМЕЖНАГА ДРУКУ НА ПЕРАМОГУ СОВЕЦКІХ ПАЛЯРНИКАУ

ПАРЫЖ, 22 мая. (БЕТА). Вачерні зрты наведвалі аб бліскучай перамозе савецкіх палярнікаў. «Тан» і «Шарм суар» суправаджаюць тэлеграму аб перамозе дадатковым наведманнем аб падрыхтоўцы выдатнай павятранай вясцідніцы.

У гутарцы в карэспандэнт ТАСС вядомы французскі вучоны проф. Поль Ланжвек заявіў, што ва Францыі в захваленні і сымпатыі сочаць ва дасягненні савецкай навуцы ў галіне палярных даследаванняў, які в ва всіх галінах навуковых ведаў.

НЬЮ-ЁРК, 22 мая. (БЕТА). Палярны таследчык Генсон, які суправаджаў Шыр в экспедыцыю на Паўночны полюс 1909 г., у гутарцы в прадстаўніком агенства Юнайтэд Прэс даў высокую ацэнку савецкаму перадаў.

Славуты даследчык Арктыкі і Антарктыкі адмірал Рычард Бэрд, адзін амерыканец, які латаў над Паўночным полюсам, перадаў карэспандэнту ТАСС наступную вясну: «Мэе самыя гарачыя віншаванні і сардэчнае прывітанне ўсім, хто прымаў ўдзел в арганізацыі і ажыццяўленні гэтай экспедыцыі і ўнутры СССР, і ва Палярным моры, в прычыны адзінаццата дасягнення — пасадкі на Паўночным полюсе. Гэта дасягненне — адзін з самых бліскучых похідаў ва ўсёй гісторыі палярных даследаванняў. Яно будзе мець вялікае значэнне ў навуковых і ў іншых адносінах».

ШВА ЦСЛЮ, 22 мая. (БЕТА). Палярны даследчык Ларсен, уздольж востраваў Амуудсена ў 1925 г., в таксама экспедыцыя на дыржабілі «Норге» (які праляцел над Паўночным полюсам в 1927 г.) ўказава, што перадаў самалета «СОСР Н-170» — бліскучы падвиг савецкіх палярнікаў.

ОСЛО, 22 мая. (БЕТА). Палярны даследчык Ларсен, уздольж востраваў Амуудсена ў 1925 г., в таксама экспедыцыя на дыржабілі «Норге» (які праляцел над Паўночным полюсам в 1927 г.) ўказава, што перадаў самалета «СОСР Н-170» — бліскучы падвиг савецкіх палярнікаў.

ЗАЎТРА ПАЧЫНАЕЦЦА ТЫРАЖ ПАЗЫКІ ДРУГОЙ ПЯЦІГОДКІ

Заўтра в Маскве пачынаецца і-шы тыраж пазыкі Другой пяцігодкі. Другі тыраж абдуцца 25 тэрвона в г. Тбілісі, трэці тыраж — 25 жніўня в г. Фрунзе. Усёго ў гэтым годзе абдуцца 6 тыражоў. У кожным тыражы — 1 мільён выйгрышаў на суму ў 104.920 тыс. рублёў.

Іншыя пазыкаваньні, што в разе школьніцэ ва разданы аблігацыі на 575 тыс. рублёў. Учора сакратар ЦВК БССР т. Ляўкоў пасля агульнага і раённага выканаваным камітэтам і горасветам тэлеграму, в якой прапанава арганізаваць праверку в вызваленнем нералізаваных аблігацыяў на прадпрыемствах, ва ўстановах і калгасах.

Па вестках в 80 раёнў БССР на 20 мая падлічаны раздана аблігацыяў на 80 мільёнаў рублёў. Асабліва дрэнна абстаіць в разданы аблігацыяў в Вабруцкім і Асіповіцкім раёнах. У Вабруцкім раёне ніхтэ ва разданы аблігацыі на 575 тыс. рублёў.

У сувязі в набліжэннем тыража значна ўзмацніўся выкуп залічаных аблігацыяў. На 20 мая на рэспубліцы выкуплена аблігацыя на суму 575 тыс. рублёў.

Усебеларуская канферэнцыя архітэктараў

25 мая ў Менску адбудзецца ўсебеларуская канферэнцыя архітэктараў, в якой будзе заслуханы справаздача пра дзейнасць савецкіх архітэктараў БССР і ладка аб архітэктурна-будавальнай працы ў БССР.

На канферэнцыю запрошаны вядомыя архітэктары Масквы, Ленінграда, Кіева, сярэд іх аўтар праектаў Дома Фара, Дома Чырвонай Арміі і будылка Беларускага тэатра оперы і балета — заслужаны дзеяч мастацтва, — архітэктар Ляўбард, акадэмік Крукаў і інш. На канферэнцыю таксама запрошаны грамадскі, мастацкі, скульптары, пісьменнікі.

ЛЕС ШАХТАМ ДАНЫСА

Беларуская аддзяленне «Шахтале» Галоўнага ўпраўлення БССР пачынае ў гэтым годзе ляс вудзельным тэстам Данбаса 10 тыс. вагонаў руднічных стоек і 2 тыс. вагонаў абалату для малаванна шахт. Гэты ваказ выконваецца амаль усё асерам.

гасці рэспублікі. Ужо адпраўлена 4-00 вагонаў стоек. Каля 5 тысяч кубаметраў адпраўлена рудным транспартам праз ракі Варэвіна, Сож, Прыпяць і на Дняпру да Дзятлаўскага дрэваапрацоўнага камбіната робяць 10 стандартных 8-кватэрных дамоў для рабочых Данбаса.

40 ГОД ШКОЛЕ СЛЯПЫХ ДЗЯЦЕИ

22 мая спаднілася 40 год Ісваннава вавоўнай сярэдняй школы слепых дзяцей у г. Магілёва. У стары час гэты школа была прытулкам для фізічна скалечаных дзяцей, які в калечылі і хуноўна.

У наш час школа слепых дзяцей вядоўнае ўдзельніцаў сацыялістычнага будаўніцтва, ласей, якія карыстаюцца ўсім вядомымі правамі грамадзян СССР. Школа дае 70 слепым дзетям пачатковую сярэдняю асвету, манчы для гэтага складаны навуцальны дапаможнікі. Апрача гэтага школа прывілае дзетям навуцкі фізічны працы праз тры майстры, якія рэгулярна працуюць. Прычым, праца в майстрых механізавана. З дзетмі працуюць дзешчыя настаўнікі.

СУСВЕТНАЯ ВЫСТАЎКА ў ПАРЫЖЫ

Савецкі павільён на міжнароднай выставцы ў Парыжы Міжнародная выстаўка «Мастацтва і тэхніка сучаснага жыцця», в якой прымаюць удзел 50 краін свету, — вяртаецца адкрыцця.

Савецкі павільён закітава адлюстравалі найвышэйшы дасягненні, увесы шлях нашай краіны, пройдзены ва мінулае 20-гадова. Экспанаты прамысловасці і сельскай гаспадаркі СССР не былі пакрытыя спецыяльна для выставкі. Усё гэта — узоры таго, што ўжо ўвашло ў быт, в жыцці савецкіх грамадзян. Экспанаты выставкі адлюстравалі многараднае, багатае і шматлікае жыццё савецкай краіны.

За амаль вёкавую гісторыю сусветных выставак — гэта адна в самых грандыёзных.

У тонар сусветнай выставкі ў Парыжы адбудуцца вялікі міжнародны спартыўны саборніцтва, якія сваім маштабам пераўзойдуць буднішчыя міжнародныя саборніцтва апошніх год. У саборніцтвах выступіць славетныя багуны, мадэішчыя футбольныя каманды, дзешчыя стрэлкі, пазуны, таністы.

Для выставкі адведзена вёздарная тэрыторыя. У раёнах, якія прылягаюць да выставкі, расшыраны вуліцы і масты. Знесен стары і пабудованы новы палец Троцкаро: в ім размясціліся некалькі музеў і вялікая галерэяна залы.

У кожным павільёне выставачнай тэрыторыі паміж палеамам Троцкаро, Эйфелевай вежай і набарэжнай ракі Сены, ля Ісенкава маста, размясціўся вёздарны павільён Савецкага Саюза, які выцягнуўся на фасаду на 160 метраў. Ён займае плошчу каля трох в паловаў тысяч квадратных метраў. Стройны і велічны, аблічаваны прапанамі мэрамар, савецкі павільён прыкметны яшчэ вялікім дзакучоным вялалючай яго гіганцкай скульптуры. Скульптура В. І. Мухомінай вышэй амаль ў 25 метраў паказвае імліва накіраваных в руху наперад рабочага і валагасіну, якія ідуць в высокую ўзняты руках воблему Савецкага Саюза — серп і молат.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ПАЎНОЧНЫ ФРОНТ У раёне Мунія (на паўночным ўсход ад Більбаа) італьянскія брыгада «торныя стрэлы» і атрады мянежнікаў, сустрапішы моцнае супраўіленне рэспубліканскіх войск і страпішы вялікую колькасць салдат забітымі і раненымі, вымушаны былі часова спыніць сваю актывнасць і прыступіць да перагараўкі сваіх сіл.

савярную частку мянежнікаў, навішчы вб пажыкі страці. Самалёт пасажырскага павоз пры выхадзе са станицы Міравалеа (на поўдзень ад Більбаа). Машыніст павё павоз далей. Фашысткі самалёт скінуў бомбы. 9 чалавек ранена.

На астэітні участках фронта адбываецца вівотавачна-куліятная перастрачка. 21 мая авіяны мянежнікаў куліятны агнём расстралявалі мірнае насельніцтва ў рабочых раёнах горада Більбаа.

МАДРЫДСКІ ФРОНТ Агенства Гаваа паведамае в Мадрыда, што ўсё раніцу 22 мая прадаўжалася моцная бомбардыроўка сталіным артылерыяў мянежнікаў. Згодна палярных даных, сярэд насельніцтва залічавалася 4 забітых і 32 раненых.

Орден камарты Францыі «Юмшце» паведамае, што 20 мая ў часе бомбардыроўкі Більбаа германскія самалёты латалі на невялікай вышыні і расстралявалі в куліятнай тэрыторыі, якія стаялі ля харчовага магазінаў. Лік афяр велікі значны.

21 мая ў часе артылерыйскага абстрелу Мадрыда было забіта 20 чалавек. Яе ўказваецца ў тэлеграме агенства Гаваа в Мадрыда, у раёне Французскага маста рэспубліканскія войскі пераіхадзілі мянежнікам перапінуць абоз а харчаваннем і ваяным снаражэннем фашысцкім атрадам, якія знаходзіліся ва Універсітэцкім гарадку. Абоз суправажалі войскі мянежнікаў і танкі. Над перакрыважаным агнём куліяталі і прапанаваных гаомат мянежнікі былі вымушаны адступіць, кінуўшы грузавікі в харчаваннем і снаражэннем. Толькі некалькі грузавікі мянежнікаў удалося вярнуцца на выхадныя пазіцыі.

Згодна паведамлення кансерватыўнай англійскай газеты «Тэймс» пацверджана, што генерал Маньіні, які кіраваў аперцыямі італьянскіх ітэрвенцыянскіх войск на галадзхарскім фронце, павяржаме камаду італьянскімі войскамі, якія дзейнічалі на паўночным фронце.

22 мая рэспубліканцы прадырмныя вылазку ў сектары Буаста гэ Лас Пердас (на паўночны захад ад Мадрыда) і залічаны будынак на скрыжаванні Коруньянскі і Кастыльскай дарог. Захвачана шмат ваяннага снаражэння.

Згодна паведамлення кансерватыўнай англійскай газеты «Тэймс» пацверджана, што генерал Маньіні, які кіраваў аперцыямі італьянскіх ітэрвенцыянскіх войск на галадзхарскім фронце, павяржаме камаду італьянскімі войскамі, якія дзейнічалі на паўночным фронце.

Мадрыс 22 мая падвергся артылерыйскай бомбардыроўцы, якая пачулася амаль без перапынку 20 гадзін. Забіта больш 100 чалавек. Найбольшы разбурэнні прычынены ў цэнтравыя часткі горада.

22 мая трапіўнік, не будучы агольным наступалі ў сектары Мунія, прапрыныў некалькі атакі ў сектары Дамы (на поўнач ад Убіда). Ваі былі лютыя. Агонь рэспубліканскай артылерыі прымушў прапіўніка адступіць, не дасягнуўшы намераных аб'ектаў.

Рэспубліканская артылерыя рассяла

РАДЫёПЕРАДАЧЫ НА 24 МАЯ: 2.30 — «Апошнія вадомасці» 10.30 — канцэрт для работ 16.00 — канцэрт на вярхоўна-літаратурна-тэатральна на ўраўненні мова 18.15 — міжнародны агляд 18.30 — канцэрт айранскай мусыкі.

РАДЫёПЕРАДАЧЫ НА 25 МАЯ: 16.00 — выступленні беларускіх савецкіх пісьменнікаў 17.00 — разуваченне неслы для дзетей 17.45 — «Апошнія вадомасці» 18.30 — вавонная партыюча 19.30 — канцэрт 20.45 — літаратурна-тэатральна на польскай мове 21.15 — канцэрт 22.30 — выступленне Менска ў канцэрце Гарлоў Савецкага Саюза 23.00 — «Апошнія вадомасці» 23.15 — «Апошнія вадомасці» на польскай мове.

СЕНЬ в ТЭАТРАХ І КІНО: ПАМЯЦІ Дзюры. Айранскі тэатр ВЕЛІКАРЖЫТВАТРА ОПЕРЫ І БАЛЕТА Аб'ем. № 46. ПІВАВАЯ ДАМА

Гукавы кіноапарат «Чырвоная ЗОРКА» ТРЫНАЦАЦЬ.

Гукавы кіноапарат «Пролетарыя» АЛІАС.

Гукавы кіноапарат «Інтэрнацыяналь» ПЕТРА.

Гукавы кіноапарат «Спартак» ПРЫВАТНАЕ ЖЫЦЦЯ ПЕТРА ВІНАГРАДАВА.

Advertisement for 'Калітнішце' (Kalityshche) featuring a large illustration of a factory and the text '25 МАЯ 1937 года ў Маскве адбудзецца ШЕРНЫЯ ТЫРАЖ ВІЙГРЫШАУ на пазыцыі Другой пяцігодкі... 1 МІЛЬЁН ВІЙГРЫШАУ... Другі тыраж — 25 тэрвонаў 1937г.'.

Advertisement for 'Другі тыраж — 25 тэрвонаў 1937г.' with details about electricity rates and factory information.

Advertisement for 'Другі тыраж — 25 тэрвонаў 1937г.' with details about electricity rates and factory information.

Advertisement for 'Фабрыка „К і М“' (Factory 'K and M') with details about electricity rates and factory information.